



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

6 чэрвеня 2012 года, № 11 (2070)

ВЕДАЙ НАШЫХ!

У КРОКУ АД ЗОЛАТА

Команда факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ стала сярэбраным прызёрам чэмпіянату свету па праграмаванні сярод студэнтаў (The ACM International Collegiate Programming Contest), а команда факультэта камп'ютарных сістэм і сетак БДУІР заваявала «бронзу».

Фінальны тур праходзіў у Варшаве з 14 па 18 мая. Хлопцы з БДУ дасягнулі выдатнага поспеху, заняўшы 5 месца. У складзе каманды трэцякурснікі Дзмітрый Багданаў, Юрый Пісарчык і Сяргей Собаль.

Пераможцамі сталі каманды Санкт-Пецярбургскага нацыянальнага даследчага ўніверсітэта інфармацыйных тэхналогій, механікі і оптыкі, а таксама Варшаўскага ўніверсітэта, якія вырашылі па 9 задач. 8 задач «паддаліся» камандзе Маскоўскага фізіка-тэхналагічнага інстытута. Каманда БДУ вырашыла 7 задач, саступіўшы яшчэ адным залатым медалістам з Шанхайскага Джыа-Тонг універсітэта толькі 120 штрафных хвілін. Сярэбраныя медалі заваявалі яшчэ каманды Zhongshan (Sun Yat-sen) University (Кітай), Harvard University (ЗША) і Chinese University (Ганконг), якія таксама вырашылі па 7 задач.

Бронзавыя медалі атрымалі чатыры найлепшыя каманды, якія вырашылі па 6 задач. Гэта ўніверсітэт Waterloo (ЗША), МДУ (Расія), Такійскі ўніверсітэт (Японія) і БДУІР. Дарэчы, каманда БДУІР (Даніл Беражноў, Ігар Брукаў, Аляксей Ропан) упершыню выступала ў фінале ад нашай краіны і заняла 12 месца ў вынікавай табліцы.

Беларускія студэнты ў вочнай барацьбе перамаглі каманды такіх прызнаных праграмісцкіх школ, як Санкт-Пецярбургскі і Саратаўскі ўніверсітэты Расіі, Масачусецкі, Стэндфардскі і Прынстанскі ўніверсітэты ЗША, Пекінскі ўніверсітэт Кітая і многіх іншых.

У фінале сусветнага першынства ўдзельнічалі каманды 112 ўніверсітэтаў свету – пераможцаў адборачных і рэгіянальных спаборніцтваў.

Камандны чэмпіят свету па праграмаванні пад эгідай ACM (Association of Computing Machinery) – самы прэстыжны міжнародны спаборніцтва маладых праграмістаў. У адборачных турах чэмпіянату стартвалі больш як 25000 студэнтаў з 2219 ўніверсітэтаў 85 краін 6 кантынентаў. Беларусь удзельнічае ў чэмпіянаце



Студэнты ФПМІ – сярэбраныя прызёры чэмпіянату свету па праграмаванні на сустрэчы з міністрам адукацыі Сяргеем Маскевічам

свету па праграмаванні ўжо больш за 15 гадоў, і толькі студэнты БДУ дамагаліся права ўдзелу ў фінальных спаборніцтвах, дзе рэгулярна паказвалі годныя вынікі: у 2004 г. у Чэхіі – залатыя медалі (3 месца), а ў 2008 г. у Канадзе – бронзавыя медалі (12 месца).

21 мая ў Міністэрстве адукацыі Беларусі адбылася ўрачыстая цырымонія ўшаноўвання

прызёраў чэмпіянату свету па праграмаванні сярод студэнтаў. У ёй бралі ўдзел міністр адукацыі С. А. Маскевіч, першы намеснік міністра А. І. Жук, рэктар БДУ С. У. Абламейка, рэктар БДУІР М. П. Батура, кіраўнікі камандаў БДУ і БДУІР дэкан факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі П. А. Мандрык і намеснік дэкана ФКСІС А. Я. Лешчаў.



Каманды БДУ і БДУІР на фінальным турніры чэмпіянату свету па праграмаванні ў Польшчы

Міністр адзначыў, што перамога студэнтаў-праграмістаў не толькі парадавала ўсіх, але і даказала канкурэнтаздольнасць сістэмы адукацыі нашай краіны.

Далей студэнты і кіраўнікі каманд падзяліліся ўражаннем ад удзелу ў чэмпіянаце, распавялі пра складаны працэс падрыхтоўкі да спаборніцтваў такога ўзроўню, выказалі прашанне па далейшым удасканаленні сістэмы падрыхтоўкі.

Рэктар БДУІР М. П. Батура аддаў даніну павагі БДУ, студэнты якога прымаюць удзел у чэмпіянаце свету з 1995 г. і заўсёды гатовыя падзяліцца вопытам.

Напрыканцы міністр яшчэ раз падзякаваў хлопцам, трэнерам каманд, кіраўніцтву ВУН і пажадаў далейшых поспехаў.

Пасля цырымоніі героі чэмпіянату адказалі на пытанні шматлікіх журналістаў.

25 мая Дзмітрый Багданаў, Юрый Пісарчык і Сяргей Собаль удастоіліся яшчэ адной пашаны. Трэцякурснікі ФПМІ сталі лаўрэатамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. А 28 мая яны ўдзельнічалі ў сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з навучэнцамі і студэнтамі – пераможцамі міжнародных прадметных алімпіяд, творчых конкурсаў і фестываляў.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Чытайце ў нумары:

УЗОР СЛУЖЭННЯ СЛОВА

Да 70-годдзя прафесара Вячаслава РАГОЙШЫ, доктара філалагічных навук, акадэміка Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі

Стар. 2

«ПРЫВІТАННЕ»

З ПАДНЯБЕСНАЙ

У Шанхаі адкрыты цэнтр вывучэння Беларусі – першы на тэрыторыі Кітайскай Народнай Рэспублікі

Стар. 3

Весткі з рэктарата

ДАМОВУ аб супрацоўніцтве паміж БДУ і Чувашскім дзяржаўным універсітэтам імя І. М. Ульянава (Расія) падпісалі кіраўнікі ВУН акадэмік Сяргей Абламейка і прафесар Усевалад Агакаў.

ЗАГАДЧЫК кафедры славянскіх літаратур філалагічнага факультэта БДУ *Іван Чарота* ганараваны Патрыяршай літаратурнай прэміяй імя святых роўнаапостальных Кірылы і Мяфодзія. Уручыў яе 28 мая ў Маскве Найсвяцейшы Патрыярх Кірыл падчас урачыстай цырымоніі ўзнагароджання лаўрэатаў.

Чарота Іван Аляксеевіч – навуковец-славіст, перакладчык, грамадскі дзеяч, доктар філалагічных навук, акадэмік Сербскай акадэміі навук і мастацтваў, акадэмік Міжнароднай Славянскай акадэміі навук, адукацыі, мастацтва і культуры, старшыня Экспертнага савета Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, навуковы кансультант «Беларускай Энцыклапедыі» па комплексе пытанняў, якія тычацца Сербіі, Югаславіі і славянства ў цэлым.

ГАНАРОВАЙ граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь ўзнагароджаны загадчык кафедры ўраўненняў матэматычнай фізікі механіка-матэматычнага факультэта БДУ *Мікалай Юрчук*. Гэтай узнагароды ён удастоены за шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць і асабісты ўнёсак у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў.

Юрчук Мікалай Іосіфавіч – доктар фізіка-матэматычных навук, акадэмік Пятроўскай акадэміі навук і мастацтваў, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі (1996), заслужаны дзеяч навукі нашай краіны. Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны» (1987). Аўтар звыш 150 навуковых публікацый.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

